

СМЕРЦЬ НЯМЕЦКІМ АКУПАНТАМ

## ПАРТЫЗАНСКАЕ СЛОВА

ЛІСТОЎКА-ПЛАКАТ

ВЫДАННЕ ВІЛЕЙСКАГА АБКМА  
КП(б) БЕЛАРУСІ

№ 2

МАЙ  
1943 г.ПАРТЫЗАНЫ, ПАРТЫЗАНЫ,  
БЕЛАРУСКІЯ СЫНЫ!  
ЗА НЯВОЛЮ, ЗА КАЙДАНЫ,  
РЭЖЦЕ ГІТЛЕРЦАЎ ПАГАННЫХ,  
КАБ НЕ ЁСКРЭСЛІ ВЕК ЯНЫ!

## АДПОМСЦІ!

Каб жыў ты, каб мог жыць твой таварыш, твой брат, твая жонка, сястра і маці, каб існавала твая сем'я і твой народ; каб мог ты вольна дыхаць і працаваць на тваёй зямлі, каб ты мог убачыць свабоду і ясны свет перамогі, — **забі немца!**

**Забі немца!** Гэта ён прынёс цяжкія пакуты нашаму народу. Няхай-жа плаціць ён паганай крывёю і чорнай смерцю, за крыкі і стогны, за смерць нашых людзей!

Калі немца ты не заб'еш, калі дрогне тваё сэрца, дык ведай — ён заб'е цябе, ён заб'е ўсіх хто табе дораг і блізак!

**Забі немца, забі забойцу!** — Кліча наша моладзь, чыя радасць і прыгожасць, творчая энэргія і шчасце радала наша жыццё, а зараз марнее ў няволі.

**Забі немца, забі звера!** кліча беларускія земля!

**Смерць подлым чужынцам!**

## Дзе немца сустрэнеш, — забі!

Міхась  
МАШАРА

Ён горш, за чуму і халеру Праходзіць па нашай зямлі.  
Нямецкага лютага звера,  
Дзе толькі сустрэнеш, — забі!

Ён маці забіў тваю ўчора,  
Дзяцей тваіх ў хаце спаліў,  
Ён слёзы прынёс нам і гора,  
Дзе немца сустрэнеш, — забі!

У няволю сястру тваю, брата,

Такія, як ён павялі. Адпомсці нямецкаму кату, —

Дзе толькі сустрэнеш, — забі!

За крыўды, што сэрца нам точыць,

За ўсё што ў жыцці ты любіў,

Нажом, або кулай, — чым можаш,

Дзе немца сустрэнеш, — забі!

За шыбініц скрып і пажары

За боль і за мора крыві, Ты сам прысудзі яму кару

Дзе немца сустрэнеш, — забі!

Каб вольнай радзіма квітнела,

Каб лёс ёй, не сніўся, рабы Таварыш!

Нямецкага звера,  
Дзе толькі сустрэнеш, — забі!



Партызанскі атрад, якім камандуе тав. Ш. разграміў нямецкі гарнізон у м-ку Л. (Вілейшчына). Знішчана 18 гітлераўцаў, сярод якіх адзін афіцэр.



Ён, як і астатнія 17, смактаў нашу кроў і запіваў віном...

...Набіваў сваю вантробу нашым беларускім салам, сырам і маслам...

...Паспрабаваў ён і каўказскага вінаграду...

А вось маленькай партызанскай кулі ён не змог пераварыць.

М. МАШАРА

## ЦУДА У ПУСТЫНІ

Нос задраўшы да гары,  
Брэша Гітлер немчуры:  
—Каб нам свет увесь здабыць,  
—Трэба мора пераплыць;



—Мусім Афрыку мы мець,  
—Бо там золата і медзь,  
—Дык пашлем за мора раць,  
—Там багацця здабываць.  
—Англічан і ўсіх французаў  
—Мы за тыдзень развалтузім,  
—А каб выйшла ўсё прыгожа,  
—Нам Беніта дапаможа.  
Немцы рады: хайль фюрэр!  
І за мора пруща з дуру.  
І „ваяка“ Мусаліні  
Прэцца з войскамі за імі.

★

Год прайшоў, прайшоў другі,  
Гітлер сыхне ад тугі.  
—Колькі стратаў—палічы-ж!  
—А карысці ні на шыш!  
—Толькі знай—ла рубяжы,  
—Як грыбы растуць крыжы.  
Гебельс вышукаў прычыну,  
Сеў сюзнікам на спіну



І давай брахаць заўзята:  
—Італьянцы вінаваты,  
—Мала войска шлюць, за мора,  
—Ды і гое—адно гора,

—Не ваякі—проста гніды,  
—Макаронікі Беніты.  
Скуліць сукай Мусаліні:  
—Справы кепскія ў пустыні,  
—А тым часам нам праз мора  
—Гарады знішчае вораг;  
—Не было-ж такой умовы  
—Сыпаць бомбы на галовы.

★

Год, фашысты, сорак трэці  
Будуць помніць аж да смерці,  
Бо з Егіпту да Тунісу  
Днём і ноччу беглі рысцю,  
А ў Тунісе стаўся цуд,—



Усёй арміі капут.  
Ад палону і разгрому  
Уцячы змог толькі Ромель.  
Нават фон-бароня Арнім  
Не паспеў ў Берлін за ім.  
І ад цуду ў пустыні  
Гітлер зые у Берліне.  
Ля разбітага карыта  
Плача горка і Беніта.



К. КРАПІВА

## Разлюлі-люлі, маліна (песня беларускіх партызан).

Раз фашысцкі чорны зброй  
Пёр калонаю на ўсход,  
Падабралася скаціна—  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Ой, ой, ну і зброд!  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Па балотах, па палях  
Пралягае роўны шлях:  
Едуць вырадкі з Берліна—  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Ой, ой, ну і шлях!  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Едуць подлыя эс-эс,  
Перад імі цёмны лес—  
Што за ўдалая мясціна!  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Ой, ой, ну і лес!  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Што тут доўга варажыць—  
Трэба міну залажыць.  
Ну і штука ну і міна!  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Ох, брат, ну й зарад!  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Ты шумі, зялёны гай,  
Партызанам памагай.—  
Выбух, залпы, страляніна—  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Ой, ой, ну і бой!  
Разлюлі-люлі, маліна!  
Хлопцы білі, як магі,  
Немцы трупамі ляглі.  
Вышла фрыцам дамавіна—  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Ой, ой, ну і гроб!  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Нек адзін астаўся фрыц!  
І ў таго на задзе „бліц“.  
Што за морда! што за спіна!  
Разлюлі-люлі, маліна.  
Ой, ой, ну і фрыц!  
Разлюлі-люлі, маліна.



## ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ

Новый немецкий комендант, оберлейтенант фон Сучке, медленно об'езжал на открытой легковой машине, улицы и переулки небольшого городка Н.

Гер фон Сучке пытался шутить:  
—Хо...хо-хо-хо... фюрер, видимо, не пред-

полагал, что в этом городишке нет фонарей, когда предлагал для наведения порядка в России повесить на каждом фонаре человека...

—Хо-хо-хо, - заржали три сопровождающих его немца.

В это время оглуши-

тельный взрыв потряс воздух...

З фрица взорвались на партизанской мие, а фон Сучке отбросило в сторону и он с такой силой треснулся головой о фонарный столб, что вскоре спустил свой комендантский дух.

Его хоронили с pompой, а два фонаря под глазами, на его постной

арийской морде, освещали ему путь на тот свет.

Так немецкий комендант своим арийским черепом убедился в существовании не только фонарных столбов, но и фонарей в этом небольшом городишке.

РЕДАКЦИОННАЯ  
КАЛЕГІЯ.